



ФУТБОЛЬНАЕ СВЯТА ДЛЯ МОЛАДЗІ

Міністр унутраных спраў генерал-лейтэнант міліцыі Ігар Шуневіч узнагародзіў пераможцаў і прызёраў рэспубліканскага турніру па міні-футболе сярод падлеткаў.

Турнір «Разам да перамогі», арганізатарам якога выступіла міліцэйскае ведамства пры падтрымцы Прэзідэнцкага спартыўнага клуба, быў закліканы прыцягнуць увагу грамадскасці

да пытанняў прававой культуры, прапаганды здаровага ладу жыцця, прафілактыкі правапарушэнняў і злачынстваў сярод непаўналетніх.

На працягу трох дзён у адукацыйна-аздараўлен-

чым цэнтры «Лідар» у Ждановічах восем камандаў — ад кожнай вобласці, а таксама дружыны са сталіцы і Спецыялізаванага ліцэя МУС змагаліся за званне наймацнейшай у традыцыйных спаборніцтвах. У складзе ўсіх калектываў былі падлеткі, з якімі інспекцыя па справах непаўналетніх праводзіць індывідуальную прафілактычную работу, і супрацоўнікі інспекцыі. Права выступаць на самым высокім узроўні атрымалі каманды, якія прайшлі адбор на гарадскіх і абласных першынствах.

Першае месца ўзялі майстры скуранога мяча з Гродзенскай вобласці. На другую прыступку п'едэстала падняліся прадстаўні-

кі Віцебшчыны, бронзавымі прызёрамі сталі гомельскія спартсмены.

Уручаючы заслужаныя ўзнагароды прызёрам, міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч выказаў упэўненасць у тым, што спаборніцтвы надоўга застануцца ў памяці хлапчукоў не толькі як арэна футбольных баталій, але і як спартыўнае свята, якое аб'яднала іх у адну вялікую і дружную сям'ю.

У цырымоніі ўзнагароджання таксама прынялі ўдзел міністр спорту і турызму Сяргей Кавальчук, намеснік міністра адукацыі Сяргей Руды, начальнік аддзела масавага футбола Беларускай федэрацыі футбола Віталь Крупіца, прадстаўнік Дзіця-



Міністр унутраных спраў Ігар ШУНЕВІЧ уручае майку з аўтаграфам легендарнага Дыега Марадона галкіперу з Магілёўскай вобласці Аляксею ХАЦКЕВІЧУ.

чага фонду ААН (ЮНІСЕФ) у нашай краіне Рашэд Мустафа Сарвар.

Памятнымі падарункамі былі адзначаны пераможцы ў асабістых намінацыях.

Найлепшым гульцом турніру прызнаны мінчанін Артур Мельнічэнка. А больш за ўсіх галоў у спаборніцтвах забіў гамяльчанін Даніла Слесарчук — цэлых 12 мячоў.

Дата

29 кастрычніка

Дэпартамент аховы

адзначыў

сваё прафесійнае свята

АД СЛУЖБОВАГА САБАКІ ДА СУЧАСНАЙ ЭЛЕКТРОНІКІ

А напярэдадні ў Кастрычніцкім (г. Мінска) аддзеле адбылася сустрэча намесніка начальніка Дэпартамента аховы МУС палкоўніка міліцыі Алега ШАБЛЫКІ з журналістамі.

Для пачатку начальнік Кастрычніцкага аддзела палкоўнік міліцыі Аляксандр Ціхановіч зладзіў своеасаблівую аглядную экскурсію, падчас якой удзельнікі сустрэчы азнаёміліся з матэрыяльна-тэхнічнай базай і ўмовамі працы праваахоўнікаў.

Цікава становіцца літаральна з першых крокаў: каля ўвахода ў аддзел стаяць жоўтыя міліцэйскія «Жыгулі» — знакамітая «канарэйка» з савецкіх часоў. Гэтую машыну аднавілі сваімі рукамі, яна ў рабочым стане і служыць напамінам пра слаўныя традыцыі, якія існуюць у падраздзяленні.

Далей, адразу пасля адчыненых дзвярэй, знаходзіцца аператыўна-дзяжурная служба — сэрца аховы. Сюды сцякаецца ўся інфармацыя. Пакой аператыўнага кіравання абсталяваны сістэмай відэаназірання, якая дазваляе кантраляваць увесь перыметр тэрыторыі. Акрамя таго, з навінак апошніх гадоў маецца сістэма GPS-маніторынгу. Дзякуючы ёй дзяжурныя ў рэжыме рэальнага часу могуць кантраляваць усе патрульныя машыны аховы, якія знаходзяцца на выездзе, і каардынаваць іх дзеянні. Тут жа размешчаны пакой захоўвання ўзбраення і спецсродкаў для асабовага складу. Побач з аператыўным кіраваннем знаходзіцца склад з амуніцыяй, дзе захоўваюцца процівагазы, шлемы «Сферы», бронежылеты, металашукальнікі...

Вялікае памяшканне займае клас інструктажоў. Уся інфармацыя аб аператыўнай сітуацыі як у краіне, так у горадзе і раёне даводзіцца да супрацоўнікаў аховы,



Намеснік начальніка Дэпартамента аховы МУС Алег ШАБЛЫКА.

якія заступаюць на службу. Тут жа кіроўцы службовых аўтамабіляў праходзяць тэсціраванне на веданне правілаў дарожнага руху — кожны раз перад тым, як выхадзіць на дзяжурства.

Уразіла транспартная база падраздзялення. Легкавыя аўтамабілі, джыпы — для мабільнага патрулявання, мікрааўтобусы — для перавозкі групы з усім неабходным абсталяваннем. Акрамя таго, патрульныя аўтамабілі ў якасці эксперыменту аснашчаны сістэмай «Аўтаматызаванае рабочае месца групы затрымання», дзякуючы якой выбудоўваецца самы кароткі маршрут да месца выкліку. Супрацоўнікі ў дарозе могуць скарыстацца базай даных, каб мець уяўленне аб падрабязных характарыстыках аб'екта. Гэтая распрацоўка не мае аналагаў. Да канца года эксплуатацыю сістэмы пачнуць каля 14 падраздзяленняў.

Вядома, найважнейшая частка Дэпартамента аховы — кіналагічная служба. Таму што хоць на ўзбраенне і паступаюць навінкі электронікі, але без чатырохногага сябра часам не абысціся. На базе Кастрычніцкага падраздзялення ўтрымлівацца восем службовых сабак. Трэба сказаць, гаспадарка гэта адмысловая. Кожны сабака

мае ўласны вальер, у тым ліку і «зімовую кватэру». Для памочнікаў чалавека працуе асобная кухня і ўтрымліваецца ўласны склад харчавання — клопат праяўляецца ўсебаковы. Ну, і браты нашы меншыя не падводзяць. Асабліва важны іх удзел там, дзе трэба ўзяць след або вызначыць нейкі прадмет па паху. Зразумела, што і ў затрыманні ўдзельнічаць прыходзіцца. На што здольныя іх гадванцы, прадэманстравалі старшы сяржант міліцыі Іван Афанаскоў і сяржант міліцыі Мікіта Зайцаў са сваімі аўчаркамі Рубі і Ірмай. Рубі паказала элементы паслушэн-

Многа новага пачулі пра тэхнічны бок абсталявання. Як раскажаў Алег Шаблыка, дэпартамент выкарыстоўвае ў сваёй дзейнасці сучасныя спосабы перадачы сігнала трывогі. Зараз ідзе пераўзбраенне тэхнічнай базы з выкарыстаннем валаконна-аптычных сродкаў сувязі. Распрацоўваюцца новыя тыпы апавяшчальнікаў, прыёмкантрольныя прыборы, што дазваляе найбольш эфектыўна выкарыстоўваць іх у ахове жылых дамоў грамадзян.

Супрацоўнікі падраздзяленняў дэпартамента ахоўваюць больш за 207 тысяч аб'ектаў і жылых да-

— Гэта сістэмы відэаназірання, аўтамабільныя відэарэгістратары, будуць выкарыстоўвацца рознага роду металадэтэктары. Вядома, важная і аўтаматызаваная сістэма груп затрымання. Чым у большай колькасці падраздзяленняў мы яе ўвядзём, тым больш эфектыўна будзем працаваць, — падкрэсліў Алег Шаблыка.

Напрыканцы, пасля «тэхнічнай» экскурсіі, былі паказаны трэнажорная зала і зала для заняткаў адзінаборствамі. Дужыя хлопцы дэманстравалі барцоўскія прыёмы з лёгкасцю, якая выяўляла вопытных спартсменаў. Дарэчы, у асабовы склад Дэпартамента аховы ўваходзіць нямала атлетаў з вышэйшымі разрадамі. Яны ўдзельнічаюць у спартыўных спаборніцтвах і паказваюць высокія вынікі. І не толькі ў адзінаборствах, але і ў лёгкай атлетыцы, і ў футболе. Так, на 36-м Міжнародным турніры 2018 года сярод паліцэйскіх па міні-футболе, які праводзіўся ў Нідэрландах у горадзе Грунло і ўключаў больш за 200 камандаў-удзельніц, зборная каманда МУС (35+), касцяком якой з'яўляецца Дэпартамент аховы, заваявала першае месца.



Група на выезд гатовая.

ства, пасля чаго хвацка затрымала ўмоўнага зламысніка. Ірма з неверагоднай хуткасцю і спрытам пераадолела паласу перашкод. Па словах міліцыянераў, на дзяжурствах хвастатым памочнікам цаны няма. Таму і служачы яны ў падраздзяленнях аховы да гэтага часу і карыстаюцца заслужанай павагай супрацоўнікаў.

Асобную цікавасць выклікаў інтэрактыўны цір, дзе можна навучацца стральбе як са звычайнай, штатнай зброі, так і з дапамогай яе электронных аналагаў. А вучэбны палігон — гэта чатыры спецыяльна абсталяваныя памяшканні для трэніровак. У адным з іх стаіць сапраўдны банкамат, у другім збудавана «кватэра», у трэцім — «офіс», а чацвёртае ў дакладнасці капіруе пост аховы. Ва ўсіх гэтых пакоях-трэнажорах мадэлююцца рэальныя сітуацыі парушэння правапарадку і адпрацоўваюцца розныя прыёмы аператыўнага рэагавання. Прычым навучанне на іх праходзіць як пачаткоўцы, так і стараслужачыя супрацоўнікі — выключэнняў ні для кога няма.



Інтэрактыўны цір.

моў ці памяшканняў грамадзян. У рэжыме гатоўнасці кругласутачна знаходзяцца больш за 600 груп затрымання. Гэта дазваляе забяспечыць своечасовае рэагаванне на сігналы трывогі, заявы і паведамленні аб злачынствах і здарэннях. Значны ўклад у дзейнасць па забеспячэнні маёмаснай бяспекі юрыдычных асоб аказваюць ваенізаваныя і вартыя падраздзялення.

Да Еўрапейскіх гульняў Дэпартамент аховы ўдасканальвае матэрыяльна-тэхнічную базу.

Як бы падводзячы вынік усяму паказанаму і расказанаму, Алег Шаблыка звярнуўся з віншавальным словам да сваіх калег.

— Паважаныя калегі, паважаныя ветэраны, ад імя кіраўніцтва Дэпартамента аховы віншую вас з прафесійным святам — Днём стварэння службы аховы Міністэрства ўнутраных спраў. Хочацца падзякаваць вам за тую нялёгкую працу, якую вы штодня робіце, за вашу самаадданасць, за настаўніцтва.

Фота Андрэя САЗОНАВА.



Затрыманне «зламысніка».